

Запрашаем наведать

10 красавіка 2021

Дзень здароўя

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Урок здароўя "Я і маё здароўе"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Новік Т.А.
Мультурок "Падарожжа па краіне здароўя"	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Новік Т.А.
Спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы	10.50 - 11.35	Стадыён/ Спартыўная зала	Кірушына В.М.
Гульнёвая праграма "Мы за здаровы лад жыцця"	11.45 - 12.30	Кабінет №15	Кніга А.У.
5 - 8 класы			
Урок здароўя "Я і маё здароўе"	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Кароза Т.У.
Гульня па станцыях "Маршруты здароўя"	9.55 - 10.40	Тэрыторыя школы	Кароза Т.У.
Кіналекторый "Што значыць весці здаровы лад жыцця"	10.50 - 11.35	Кабінет №12	Кароза Т.У.
Спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы	11.45 - 12.30	Стадыён/ Спартыўная зала	Кірушына В.М.
Рэспубліканская акцыя "Тыдзень лесу"	9.00 - 12.30	Бярозоўскае лясніцтва, Пружанскі раён	Чабоцька С.С.
Легкаатлетычны крос	9.00 - 12.30	Гарадскі парк г.Пружаны	Аскерка А.П.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Кіналекторый "Што значыць весці здаровы лад жыцця"	10.50 - 11.35	Кабінет №12	Кароза Т.У.
Спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы	11.45 - 12.30	Стадыён/ Спартыўная зала	Кірушына В.М.
Легкаатлетычны крос	9.00 - 12.30	Гарадскі парк г.Пружаны	Аскерка А.П.